

5a 52656







Ба 52 656


Ал. Дудар

4

# БЕЛАРУСЬ БУНТАРСКАЯ

Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусь  
Менск — 1925





БА 8  
52656

1937

А. Л. ДУДАР  
(аб'яднанье „Маладняк“)

# БЕЛАРУСЬ БУНТАРСКАЯ

Б 52656

бел. выдзел  
1994 г.



Дзяржаўнае Выдавецтва Беларусі  
Менск — 1925



ПАДУЛ  
Гарадзянскій, міністэрства  
РЕДАКЦІЯ ПУНЧАЧКА

25. 6. 2009

ДВБ № 41. Галоўліт № 5914. 2-я Дзярж. друк. Зак. № 428г.  
Друк. у ліку 3000 экз.

891.42-1



АЛ. АУДАР



## Я МАЛАДЫ

Хто прайшоў—галаву павесіў.  
(Міліёны пудоў у гадах).

Ну, а я малады—мне весела  
Разагнацца ў мяцежную даль.

Мне жыцьцё—сусъветнае съята,  
Мне прапоны—большы разгон.  
Я цяпер без багацьця багаты  
На зары квітнеючых дзён.

Гэта кроў не баіцца съмерці,  
Гэта сэрца распаліць лёд,  
Гэтых думак кіпучага съмерчу  
Не абгоніць птушыны лёт.

Вось вышэй-бы за ўсіх узъняцца—  
Я ўвесль—непакорны шквал.

Што-ж рабіць, калі дух юнацкі  
Агарнуў ваяўнічы запал;

Што-ж рабіць, калі фарбы раніцы  
У грудзёх завялі карагод;  
Што рабіць, калі кроў барабаніць—  
Заклікае ісьці у паход?

Хто прайшоў—галаву павесіў.  
(Міліёны пудоў у гадах).

Ну, а я малады—мне весела  
Разагнацца ў мяцежную даль.

## СЪЦЕРАЖЭЦЕСЯ

Гучным съпевам будзяцца ваколіцы...  
 Маладога съмеху плеща вал...  
 Грамада вясёлых комсамольцаў  
 Правіць свой бурлівы карнавал.

Съцеражэцеся папы, ксяндзы і рабіны!  
 Ваша неба аблажылі хмары,  
 Маладняк, мазоліста-нязграбны,  
 Вам зламаць няўрокам можа карк.

Хіба-ж можа вашай раці цёмнай,  
 Згуртаванай крыўдамі-абманамі,  
 Устаяць прад гэтым дружным гоманам,  
 Перад съмелай радасцю паўстаньня?

Съцеражэцеся, разбэшчаныя Керзаны!  
 Дружны съпев юнацкае грамады  
 Глыняцё вы глоткай перарэзанай  
 Перад грозным тварам барыкадаў.

Гандляры, паны яснавяльможныя,  
 Вам не задушыць юнацкай волі...  
 Бурным выбухам прапоны пераможам мы,  
 Мы, сыны вясёлай комсамолії.

Хай шыпяць гадзюкі падкалодныя—  
 Керзаны, папы, ксяндзы і рабіны...  
 Ім ня кіне нават костачкі аблоданай  
 Маладняк мазоліста-нязграбны.

Самі зробім—самі скарыстаєм мы,  
Ні граша пузатым не дамо...  
Мы пакінем бога і хрыста ім,  
А сабе—бунтоўны Комсамол.

Усьміхаюца вясёлыя ваколіцы...  
Разъліваецца па тварах съмелы съвет:  
Карнаваліць разам з комсамольцамі  
Сонечны раённы комітэт.

## ПАЎСТАНЕЦ

Яму хатаю—сіні бор,  
 Даҳам—неба блакіт зялёны.  
 Гэта вецер глухой жальбой·  
 У грудзёх скалыхнуў праклёны.  
 Асыпаецца жоўты ліст  
 У панурую ценъ лагчыны,  
 А душа юнака зывініць,  
 Бо у сэрцы квітнее чырвань.  
 Там, дзе стада старэнъкіх хат  
 Прытулі сівыя вербы—  
 Не баяліся там граха  
 Выхаваныя людзі-зъверы.

\* \* \*

Белы месяц на хвойку ўзылез,  
 Зоркі ў небе блішчаць-іскрацца.  
 Прыгарнуў сінякудры лес—  
 Прытуліў да сябе паўстанца.  
 Можа заўтра жандараў раць  
 Скруціць рукі яму за съпіну—  
 Павядуць бунтара караць.  
 Бяз суда... На старай асіне.  
 Ну, а можа—вякоў закон—  
 Гвалтаўнік на суку павісьне—  
 Прянисецца чырвоны конь  
 Ад Дняпра да бурлівай Віслы.  
 А пакуль-што трывожыць лес

Жартаўлівы брадзяга—вецер.  
Белы месяц на хвойку ўзълез—  
І глядзіць, і глядзіць, і съмяеца.  
Хто ідзе там? Чужы ці свой—  
Для паўстанца змаганье— жарты.  
І праз сінюю сетку хвой  
Пазірае з усходу заўтра.

## ЗАКУТЫ ЗАХАД

«Orzel biały» урэзаўся ў грудзі нам,  
 Рукі спутаў нам цяжкімі путамі...  
 На мазоль, барацьбою натруджаны,  
 Налажыў міліёны пакуты...

І забылі, каго закаваць яны  
 Захацелі у ноч мураваную,  
 Над пярунаў крылатымі брацьцямі  
 Ўзьняўшы вокліч арла маляванага...  
 Вы глядзіце... Зара разгараеца...  
 Цень лажыцца чырвонымі фарбамі...  
 І ў праменях вясёлае раніцы  
 Рве свае кайданы пролетары...

Нават там, на пакрыўджаным Захадзе,  
 Расчыняюцца труны адвечныя...  
 Мазалісты да ворагаў пах ідзе...  
 Звонам клічуць пяруны на веча...  
 Сыцеражэцся, каты праклятыя...  
 Вы ня звязжаце радасыці путамі...  
 І рукамі мазольна-крылатымі  
 Вольны ўсход прывітае закутых...

Бедакі ўсяго съвету! Злучайцеся  
 На змаганьне з атрутаю—золатам!..  
 І азорым адвечны жабрачы сон  
 Мы магутным сярпом і молатам...

## БЕЛАРУСЬ

Край шумлівых лясоў... Край дрымотных балот...  
 Край адвечнаю кры́дай замучаны...  
 Дзе над доляй людзкой плакаў сумны чарот  
 Ды съязіліся вербы плакучыя...

Уладаў, хто хацеў, тэтай сумнай зямлëй.  
 Ўсе суседзі над ёй гаспадарылі—  
 То спраўляў зъзек і гвалт пан варшаўскі над ёй,  
 То тапталіся боты баярына...

І ляцелі вякі... І гаротны народ .  
 Вечна гнуўся пад цяжкай нядоляю...  
 І марнеў сумны край,—край лясоў і балот...  
 Люд гібеў у нудзе беспатольнай.

Час вялікі настаў... Загарэўся пажар...  
 Зазывінелі палацаў ваконьніцы...  
 Ўсход агнямі прабіў цяжкі мур чорных хмар,  
 Заглянула к нам раніцы сонца.

І падняў галаву, разагнуўся народ,  
 Газгарнуў сваё цела сталёвае,  
 І над сумнаю рэчкай шумлівы чарот  
 Засыпяваў, загудзеў песнью новую.

Над зямлёю паплыў новы, радасны кліч:  
«Бедакі ўсяго съвету, злучайцесь!  
«Распаляйце ў душы слова вольнага зьніч;  
«Ад съмяротнага сну абуджайцесь!»

Новы выгляд прыняў край балот і лясоў,  
І здаецца мінуўшчына казкаю...  
І ня лълецца ўжо больш кроў гаротных сыноў  
Беларусі рабоча-сляянскае...

\* \* \*

Бацька на дымным заводзе  
 Сагнуўся ў крук над станком,  
 А сын на семнаццатым годзе  
 Рынуўся ў вір франтоў.  
 Польшча, Калчак, Юдзеніч...  
 Вораг з усіх бакоў—  
 Гнуща сталёвыя зъвеньні  
 Армії бальшавікоў...  
 Вымелі съмецьце вякоў,  
 Глянулі съмела на сонца,  
 Дзе ня было юнакоў,  
 Дзе ня было комсамольцаў!..

А цяпер вось гудзяць заводы,  
 Працай жыцьцё зъвініць—  
 Мінулі крывавыя годы—  
 Забыліся слаўныя дні.  
 А сягоныя ў съценах Рабфакаў  
 Арміяй моцнай і згоднай  
 На навуку пайшлі ў атаку  
 Дзеци палёў і заводаў.  
 Бацька съмялей над горнам  
 Праца—вольнай ракой:  
 Сын на дваццатым годзе  
 Рынуўся ў новы бой.

## СТАРЫ ГОРАД

Што з таго, што ў цябе віхурыцца  
 Шум машыны—жалезны съмерч—  
 У турме тваіх мёртвых вуліц  
 Міліёны спаткалі съмерць.

Што з таго, што ты ўзьняўся вежамі,  
 Рэжаш неба жывую сінь—  
 Ад уздохаў тваіх нясьвежых  
 Памірае сярмяжніка сын.

Што з таго, што паўстаньню салютуеш,  
 Што прыбраўся ў чырвоны бліск—  
 Не забыць, як абсацы лютыя  
 Нас калісь тут тапталі ў гразь.

Не табе, збудаванаму катамі,  
 Асьвяціць нам наступны дзень!..  
 Згінь з вачэй, стары провокатар,  
 Ланцугі забыцьця надзень!..

Рэжам мы сталёвымі крыльямі  
 Вольнай далі блакітную шыр;  
 Сълед былога з карэннем вырвем мы  
 І засеем быльлём пустыр.

І калі прынясуць стагодзьдзі  
 Над зямлёй міліёны зъмен,  
 Успаміны памруць аб горадзе,  
 Дзе туманілі ночы дзень.

З ПОЭМЫ 1920 ГОД

I

— Дзевятынцаць! — Гарматным гулём  
Прагудзеў гадзіньнік гадоў —  
Зноў будзілі шалёныя кулі  
Адпачынак стаптаных палёў.

Зноў з усходу плывуць эшалоны,  
Мітынгую суворы завод...

А па вёсках трывожны гоман:

— Пачалася вайна! У паход!..

Вёска, вёска у зрэбнай кашулі, —  
Ня прышоў яшчэ час адпачыць...  
Ўжо і поле з-пад сънегу бліснула,  
Ўжо і сонейка стала пячы...

А дзесяці — стары Мікола  
(Сэкратар сельсавету цяпер) —  
Кліча ўсіх на нядзелю' ў школу:

— Ад начальства прышла папера...

Нібы той растрывожаны вулей  
Загудзела ў нядзелю школа;  
Нехта з гораду сумны і хмурны  
Папрасіў для дакладу слова.

— Гавары! Ды кажы зразумела!  
І дзядзькі і кабеты змоўклі —  
Загарэўся прызываам съмелым  
Дакладчыка голас звонкі.

— Хатам мір і вайна палацам!..  
 — Ўсе на фронт! За агульную справу!..  
 Толькі помста ў вачох палала  
 Ды пагроза ў грудзёх вырастала.

— Дабравольцамі пойдзем усе мы.  
 Наша права—стрэльба ды порах.  
 Хай зьбірае, што сам пасеяў,  
 Рэволюцыі люты вораг.

А назаўтра заплакалі маткі,  
 Ў кожнай хаце жонкі галосяць:  
 — Божа, божа, сыноў у салдаты  
 Нам ізноў выпраўляць прышлося!

І ў садочку доўга Гануля  
 Ігнася цалавала, туліла...  
 — Ой, каб толькі бяда абмінула,  
 Каб ня лёг без пары у магілу...

— Будзь, што будзе. Бывай здарова!..  
 Падкаціліся сълёзы пад горла—  
 — Ня сумуй!—хутчэй у дарогу,  
 Там на фронце разгонім гора.

## II

Залівалася кроюю й потам  
 У змаганьні чырвоная раць,  
 Стракаталі ў палёх кулямёты...  
 Адступалі... За пядзьдзю пядзь...

Наступаў на нас голад і холад  
 І хваробы зайшлі ў тыл—  
 Ўжо здавалася: ўзялі за горла  
 І агонь барацьбы астыў.

Гэты год ня жытам засеяў  
 Здратаваныя нашы палі—  
 Беларусь, Украіна, Расія  
 Ў гэты год іх крывёй залілі...

### III

Зноў трывогаю вёска спавіта,  
 Ўжо грымляць гарматы за лесам;  
 Ігнасёваму бацьку Мікіта  
 Ліст прывёз са шпіталю з Менску.

— Ў галаву... чуць ня лёг у магілу...  
 Вораг блізка... ня маю часу...  
 Зноў на фронт... дамоў на пабыўку,  
 Можа буду, калі удасяца...

Ой і было-ж бацьком вясельле—  
 З тварам, нібы-то вылітым з воску,  
 (Партбілет ў рукаве у шынэлі)  
 Прыехаў зноў у вёску.

Бацька з маткай рукамі спляснулі:  
 — Ой, сыночак, ты-ж ледзьве дышаш.  
 А Ігнат спаткацца з Гануляй  
 За хату ў садочак вышаў.

Толькі сонца з-за дрэў падглядала...  
 І яно схілілася к долу;  
 Змрокі выткалі сінія далі,  
 Як вярнуўся Ігнасій дадому.

## IV

Дзень і два пракаціліся чынна,  
 Загудзелі мацней гарматы...  
 Агарнула нуда дзяўчыну:  
 — Правяла, правяла Ігната!..

Эх, вясёлы парадак новы:  
 Комуністых шукалі жандары;  
 У двары, пад жандарскай аховай,  
 Пан стары пачаў гаспадарыць.

А ў горадзе ўсё, як трэба—  
 І на біржы—гоман вясёлы,  
 І ў падвалах ня стала хлеба,  
 Стала больш жабракоў ля касьцёлу.

Зноў вітрынамі звязе горад,  
 Знаць, мінулыя годы ажылі...  
 І зывіняць афіцэрскія шпоры,  
 І працуе, як сълед, дэфэнзыва.

Панавалі... Лілісія сълёзы.  
 Доўга дні тыя будзем мы помніць!  
 Памаглі яны подыхам грозным  
 Паўстаньня лясы напоўніць...

Толькі раз у маёвую ночку  
 Нехта стукнуў у дзъверы хаткі.  
 Матка ўстала. У шэрым змроку  
 Адчыніла... — Ігнась, дзіцятка!..

І гарэлі галовы пажарам,  
 Пахаваліся хлопцы ў лесе...  
 Хутка, хутка канец жандарам,  
 Бо паўстанцам у лесе цесна!..

*6 52656*

Дні ішлі і кожную ночку  
 Спатаўкалася Ганна з Ігнатам...  
 Чэрвень з дзён выплятаў вяночак,  
 Ліпень ладзіў да бою гарматы...

## V

Ой і плацала-ж сёньня Аўдоцьца,  
 Разълівалася ў тры ручай—  
 — Па якой, па якой дарожцы  
 Нашы хлопцы ў паход пайшли...

А у лесе на сіней паляне  
 Вырастает паўстанція гмах...  
 — Хлопцы! Годзі ўжо іх панаваньня!  
 Больш цярпець, дык і сілы няма!..

Эх ты, доля, ліхая доля!  
 Занудзіў на растаі крыж...  
 Вось і жыта калосіца ў полі,  
 А жандары кругом, як звяры.

Вось-бы ў вёску! Марнеюць сілы,  
 А старым усяго не зрабіць  
 (І Гануля сягоньня прасіла  
 За млыном, каля сушні быць).

— Сёньня ўночы Брады запалім:  
 Пасядзеў там даволі пан.  
 Ўсё паліць, руйнаваць бяз жалю!..  
 Загадаў Ігнась-атаман.

А ў галовах заселі думы  
 І палае агнём Ігнат:  
 — Будзе наша—ізноў збудуем,  
 Трэба ворага толькі прагнаць!..

— Пушча—крэпасьць, а мы—салдаты,  
 На удары—адказам удар;  
 Гэтай ночкай напомніць праклятым  
 Пра паўстанцаў звястун—пажар.

## VI

Вось і млын... Замігалі зоркі,  
 Утапіліся ў сіні начы,  
 І Ігнат спусьціўся з горкі,  
 На пяньку прысеў адпаучыць...

Вочы, вочы. Блакітныя вочы  
 Агарнулі душу, як хмель...  
 У паўстанца прытулак воўчи  
 Адляцеў за трыдзеяць зямель.

Хутка поўнач... Яшчэ пацалунак...  
 Цягне холадам з цёмнай вады.  
 — Ну, бывай-жа здарова, Гануля,—  
 К пану ў госьці пайду у Брады!

## VII

Ад усходу грымяць гарматы.  
 Уцякаць зъбіраеца пан:  
 Напужаў павукоў багатых  
 Бальшавіцкі напор-ураган...

Вось і начка!..—А заўтра рана  
 У Варшаву!.. І будзем жыць...  
 Хутка, хутка канец будзе хамам,  
 Што на нас навастрылі нажы!..

Раптам... стрэльбы агнём заржалі,  
 Вочы сълепіць агонь і дым...  
 — Ўсё пррапала, кругом партызаны,—  
 Уцякаць няма ўжо куды!..

А назаўтра мутныя хвалі  
 Дыму шэрага ўкрылі руіны.  
 Для таго пажары палалі,  
 Каб лягчэй жылося краіне...

## VIII

Пахла порахам. Цэлы тыдзень .  
 Расплываліся плёткі ў завулках...  
 — Ой, ня прыдзе Ігнась, ня прыдзе,—  
 У Ганулі кіпела думка.

Раптам вестка магутнаю хваляй  
 Скалыхнула ўсё мора бруду:  
 — На Бярэзіне фронт прарвалі!  
 Хутка, хутка у Менску будуць!

Закружыліся вуліцы гулам...  
 — Уцякаць, уцякаць у Варшаву!  
 «Żolnierze» зъвярыным разгулом  
 Прабіаюць дарогу да славы.

— Развітаньне! Апошні дзень наш  
 (Гэта знача—грабёж, разъня);  
 Ўсё ўзялі-б! Ды нідзе ня дзенеш...  
 Дык разбурым, што нельга ўзяць!

Запаліць! Пажару узоры  
 Крыюць чырваньню заход і ўсход.  
 Ўспамінае палаючы горад  
 Яраславічаў грозны паход.

Ліпень, ліпень! Ты nochкаю сіней  
 Агарнуў азъвярэлы зьдзек!..  
 Ці-ж ня мог ты сваёю сілай  
 Абярнуць зъвяроў у людзей?..

Знаем мы. Было немагчыма.  
 Хто стрымаў-бы разбойны напад?  
 На вачох у бацькоў дзяўчыну  
 Гвалтаваў ашалелы салдат.

Праз ваконца жыдоўскай хаткі  
 Выглядае спалоханы спас;  
 І душа ў ім схавалася ў пяткі—  
 Не па ім гэты страшны час.

Ноч прышла. А на вуліцах гоман,  
 Ад пажараў—съветла, як днём.  
 А з лясоў партызанаў загоны  
 З бульлю ў сэрцы сачаць за агнём.

То ня шыбы зьвінелі ўвечары,  
 Не пажары калечылі хаты—  
 Гэта звон—«Беларусь, на веча!»  
 Гэта полымя—помста катам!

Вось і дзень. За садам зялёным  
 Разаслаліся раніцы съязгі.  
 Вольны Менск пасылае праклёны  
 Ўсьлед сваім учарайшым гасьцям.

Яшчэ дым над руінамі съцелецца,  
 Яшчэ вуліцы пахнуць крывёй—  
 А згандзе ўжо з гораду цені  
 Новай песні магутны звон.

## IX

Зазывінелі драцяныя краты,  
 Рве нашчэнт іх чырвоны шквал—  
 Ўжо за Бугам грымяць гарматы,  
 Ўжо трашчиць у арла галава.

А Ігнат у зорным шаломе  
 Развітаўся ізноў з Гануляй:  
 — Ну, цяпер ужо хутка дадому,  
 Бо чорныя дні прамінулі!..

Лопнулі путы іржавыя,  
 Помстай душы гараць—  
 Узяла за глотку Варшаву,  
 Узяла сярмяжная раць.

Закружыліся дні карагодам,  
 Зарунела жыцьцё барацьбой,  
 Ў тыя дні, калі вёска з заводам  
 Ішлі ў вялікі бой.

## X

Нядарам расьлі магілы  
 І агні крыававілі палеткі—  
 Беларусь—свабоднаю краінай,  
 Беларусь—рэспублікай савецкай.

Толькі ў сэрцы—крыавая рана  
 Па целе жывому межы...  
 Толькі Вільня ў няволі у пана;  
 І сякеры зьвіняць ў Белавежы.

Толькі там парадзелі вёскі—  
 І гусьцей крыжы на пагостах,  
 Ды з лясоў сярмяжнае войска  
 Правіць вялікую помсту.

## ВЯСКОВАЕ

Над кудлатымі бярозкамі  
 Зацьвіла зара малінаю;  
 Песьня радаснымі ўсплескамі  
 Расплылася над далінаю...

Ой, прышлі дзянькі вясёлыя!  
 Комсамольцы—хлопцы простыя—  
 Божы дом зрабілі школаю,  
 А папу пад сэрца—востры нож.

На магіле воран каркае.

— На сваю ты каркай голаву!..  
 У савеце Ганна Маркава  
 Абвянчалася з Міколаю.

А Ляўон прыехаў з гораду  
 (Там вучыўся на рабфаку ён).  
 І палі даўно завораны  
 Загранічным новым трактарам.

Разагнала цемру шэрую;  
 У старога сэрца стукае:  
 — Ані ў сон, ні ў чох ня веру я—  
 Толькі веру я ў сваю руку!..

Абрусамі саматканымі  
 Сонца съцелецца над нівамі,  
 Песьціць поле здратаванае.\*  
 Съвежай руні зелянінаю...

Над кудлатымі бярозкамі  
 Зацьвіла зара малінаю;  
 Песьня радаснымі ўсплескамі  
 Зазывінела над далінаю.



ЗвМЕСТ

Стар.

Я малады . . . . .	5
Сыцеражэцся . . . . .	6
Паўстанец . . . . .	8
Закуты заход . . . . .	10
Беларусь . . . . .	11
* * (Бацька на дымным заводзе) . . . . .	13
Стары горад . . . . .	14
З поэмы 1920 год . . . . .	15
Вясковае . . . . .	25










Библиотека  
Дон. облисполком  
1894 г.





B0000003 12 1 185